

Бяспрэчным фактам перамогі над ворагам бачыцца тое нечаканае ўзрушэнне патрыятычнай волі, якую праявілі нашыя народы – спадкаемцы унікальной тысячагодавай культуры вялікай і непераможнай Русі, людзі мірнага шляху хрысціянскага гуманізму, цярплівія і гасцінныя жыхары сярэдзіны Еўропы. У сусветнай катастрофе, што адбывалася на працягу 1941–1945 гг., ішла барацьба і за адвечныя каштоўнасці ўсходнеславянской культуры, што мела спадчынай мудрасць Візантыі і калісці зберагла Еўропу ад мангольскай экспансіі. Дзівосны суд гісторыі наканаваў бітве адной таталітарнай сістэмы супраць другой адстаяць прынцыпы чалавечнасці, прынцыпы маралі, веры ў дабрыню і зло – усё тое, што належыць той самай юдэа-хрысціянской культурнай традыцыі<sup>1</sup>, супраць якой накіравала ўсю сваю варожасць неаязічніцтва Трэцяга рэйха.

Ці маглі б тыя фатальныя падзеі мець іншае развіццё? Ці можна, напрыклад, мець размову пра варыянт стварэння нацысцка-савецкага альянсу? Разгледжаныя факты сцвярджаюць, што, хутчэй за ўсё, – не. Бо варожасць да рускіх была закладзена ў гітлераўскім рэжыме, у самых глыбокіх ідэалагічных і психалагічных каранях. А вось магчымасць знішчэння савецкай дзяржавы была поўнасцю рэальнай. Таму гістарычна правідэнцыя абрала для нашай краіны самы лепшы варыянт. Але гэты варыянт быў набыты рэкамі святой крыві продкаў. І яшчэ тым, што за святочны стол з намі ўжо ніколі не сядзе кожны чацвёрты (бадай, трэці) гостъ.

<sup>1</sup> Гітлер А. Моя борьба // <http://lib.ru/POLITOLOG/AE/putx.txt>

<sup>2</sup> Гл.: Туранак Ю.Б. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. С. 12.

<sup>3</sup> Гл.: Форд Г. Международное еврейство. М., 1994. С. 150.

<sup>4</sup> Риббентроп И. Мемуары нацистского дипломата. Смоленск, 1998. С. 244.

<sup>5</sup> Гл.: Там жа. С. 247.

<sup>6</sup> Там жа. С. 277.

<sup>7</sup> Цыт. па: Warlimont W. Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1939–1945. Frankfurt, 1962.

Р. 45.

<sup>8</sup> Гл.: Туранак Ю.Б. Указ. сач. С. 39.

<sup>9</sup> Там жа. С. 74.

Паступіў у рэдакцыю 06.05.05.

**Людміла Міхайлаўна Хухлындзіна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры міжнародных адносін.

**Уладзімір Уладзіміравіч Васількоў** – студэнт 4-га курса факультэта міжнародных адносін.

I.A. ЛІТВІНОЎСКІ

## ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ

Освещены боевые действия Красной Армии и партизан по изгнанию немецко-фашистских захватчиков с территории Беларуси осенью 1943 и летом 1944 года. Проанализированы первые мероприятия по восстановлению народного хозяйства республики.

The article describes the operations of the Red Army and partisans in banishing fascist aggressors from the territory of Belarus in autumn 1943 and in summer of 1944. The first actions on restoration of the national economy are shown.

Яркай старонкай гісторыі Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа з'явілася вызваленне Беларусі ад нямецка-фашистыскага рабства. Беларускі народ узняўся на свяшченнай барацьбу супраць акупантаў і троі доўгія гады самааддана змагаўся за сваю свободу. На акупіраванай тэрыторыі нямецка-фашистыскія захопнікі сустрэлі арганізаваны адпор ужо ў першыя месяцы вайны. У дакументце стаўкі вярхойнага камандавання гітлераўскага вермахта, датаваным 16 верасня 1941 г., гаварылася: «З самага пачатку ваеннаі кампаніі супраць Савецкай Расіі ва ўсіх акупіраваных Германіяй абласцях узнякаў камуністычны пайстанцкі рух. Гэты рух носіць розныя характеристы, пачынаючы з прапагандыстскіх выступленняў і замахаў на асобных ваеннаслужачых нямецкай арміі і канчаючы адкрытымі мячжамі і арганізаванай партызанскай вайной»<sup>1</sup>. (Тут і далей пераклад аўтара. – I. Л.)

Арганізатарамі барацьбы беларускага народа з'явілася Камуністычная партыя Беларусі. Беларускія камуністы правялі на акупіраванай тэрыторыі велізарную па сваіх маштабах і значэнню арганізацыйна-палітычную работу, у выніку